



Национальная академия наук Беларуси
Министерство обороны Республики Беларусь



ПРОГРАММА Международной научно-практической конференции

Этот день мы приближали, как могли...
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
и окончания Второй мировой войны)

7–8 мая 2015 г.



Минск, 2015

Организаторы конференции

Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси
Институт истории НАН Беларуси
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Научно-исследовательский институт Вооружённых Сил
Республики Беларусь
Военная академия Республики Беларусь
РГОО «Белорусское общество «Знание»
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь

Автор коллажа на обложке Я.П. Безлепкин

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Международной научно-практической конференции
«Этот день мы приближали, как могли... (к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и окончания
Второй мировой войны)»

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Гусаков
Владимир Григорьевич | — Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси (сопредседатель) |
| Равков
Андрей Алексеевич | — Министр обороны Республики Беларусь (сопредседатель) |
| Коваленя
Александр Александрович | — академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси |
| Адамушко
Владимир Иванович | — директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь |
| Жилинский
Марат Геннадьевич | — ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, председатель правления минской городской организационной структуры республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание» |

- Пальчик
Геннадий Владимирович — председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, председатель правления республиканского государственного-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

- Данилович
Вячеслав Викторович — директор Института истории НАН Беларуси (председатель организационного комитета)
- Бузин
Николай Евгеньевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил по научной работе (заместитель председателя)
- Битус
Николай Константинович — директор ГП «Управление делами НАН Беларуси»
- Лакиза
Вадим Леонидович — заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси
- Литвин
Алексей Михайлович — заведующий отделом военной истории и межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси
- Марцелева
Наталья Александровна — пресс-секретарь Национальной академии наук Беларуси

- | | |
|--|---|
| <p>Русак
Анатолий Степанович</p> | <p>— заместитель начальника (по идеологической работе и военно-социальным исследованиям) Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь</p> |
| <p>Соловьянов
Андрей Петрович</p> | <p>— учёный секретарь Института истории НАН Беларуси</p> |
| <p>Филимонов
Сергей Николаевич</p> | <p>— начальник 5-го научно-исследовательского управления (военно-гуманитарных исследований) Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь</p> |
| <p>Лютко
Сергей Григорьевич</p> | <p>— заместитель начальника кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь</p> |
| <p>Шевко
Фёдор Алексеевич</p> | <p>— заместитель директора по общим вопросам Института истории НАН Беларуси</p> |

План работы конференции

7 мая 2015 г.

- 10.00 – 11.00 регистрация участников конференции (фойе 2-го этажа Президиума НАН Беларуси, пр-т Независимости, 66)
- 11.00 – 13.30 пленарное заседание (Большой зал Президиума НАН Беларуси, пр-т Независимости, 66)
- 13.30 – 15.00 обед
- культурная программа:
- 15.00 – 16.00 концерт, посвященный 70-летию Победы,
- 16.30 – 18.00 экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

8 мая 2015 г.

- 10.00 – 13.00 работа по секциям
- 13.00 – 14.00 обед
- 14.00 – 16.30 продолжение работы по секциям
- 16.30 – 17.00 подведение итогов конференции (Зал Учёного совета Института истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, ауд. 223)

Доклады на пленарных заседаниях – до 20 мин.

Доклады на секциях – до 10 мин.

Рабочие языки конференции – белорусский, русский.

7 МАЯ 2015

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Большой зал Президиума НАН Беларуси,
пр-т Независимости, 66, 2-й этаж)
11.00–13.30

Ведущий **Коваленя Александр Александрович** – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент

ПРИВЕТСТВИЯ

Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академика **Гусакова Владимира Григорьевича**

Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь **Кочановой Натальи Ивановны**

Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов

Представителей иностранных делегаций и посольств

ДОКЛАДЫ

Равков Андрей Алексеевич – Министр обороны Республики Беларусь, генерал-майор (Минск).

«Геополитические итоги Великой Отечественной войны. Вклад белорусского народа в Победу».

Адамушко Владимир Иванович – директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Документы и публикации государственных архивов Республики Беларусь по истории Великой Отечественной войны».

Мичурин Виктор Львович – исполняющий обязанности руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь (Москва).

«Вклад Россотрудничества в сохранение и популяризацию памяти о Великой Отечественной войне».

Литвин Алексей Михайлович – заведующий отделом военной истории и межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Минск).

«Партизанское движение на оккупированной территории СССР как стратегический фактор Великой Отечественной войны (на примере Беларуси)».

Будагова Сахиба Ибрагим кызы – ведущий научный сотрудник Института истории НАН Азербайджана, кандидат исторических наук (Баку).

«Идеологическая работа на фронтах Великой Отечественной войны (на примере Кавказского фронта)».

8 МАЯ 2015

РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1

Проблемы историографии, источниковедения и методологии исследований истории Второй мировой и Великой Отечественной войн

(Зал Учёного совета Института истории НАН Беларуси,
ул. Академическая, 1, 2-й этаж, ауд. 223)

Руководители секции

Смехович Николай Владимирович – заведующий Центром истории индустриального общества Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск);

Самович Александр Леонидович – директор Национального архива Республики Беларусь, доктор исторических наук, доцент (Минск);

Новиков Сергей Евгеньевич – заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Секретарь секции

Безлепкин Ярослав Петрович – старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Багирова Ирада Саид кызы – заведующая отделом истории Кавказа Института истории НАН Азербайджана, доктор исторических наук (Баку).

«Отражение событий и оценок Второй мировой и Великой Отечественной войны в современной российской и азербайджанской историографии».

Барановский Евгений Иванович – доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета радиоэлектроники и информатики, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Особенности создания антифашистского подполья в Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

«БССР падчас Вялікай Айчыннай вайны ў адлюстраванні гістарыяграфіі ЗША і Вялікабрытаніі».

Вялікі Анато́ль Фё́даравіч – вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

«Да пытання аб беззваротных стратах насельніцтва Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (перасяленне насельніцтва з БССР у Польшчу ў 1944–1945 гг.)».

Здановіч Уладзімір Васільевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Брэст).

«Партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў адлюстраванні сучаснай беларускай гістарыяграфіі».

Калесник Наталля Евгеньевна – главный архивист отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь (Минск); **Тумаш Марианна Евгеньевна** – главный архивист отдела Национального архива Республики Беларусь (Минск).

«Дети в советском тылу (по документам Национального архива Республики Беларусь)».

Карзенка Георгій Уладзіміравіч – загадчык кафедры паліталогіі і права Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Танка, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск); **Шаўчук Ігар Іванавіч**, прафесар кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, доктар гістарычных навук, дацэнт (Брэст).

«Навука і вучоныя Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: гістарыяграфія».

Коваль Вольга Уладзіміраўна – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

«Крыніцазнаўчы аналіз беларускай эмігранцкай перыёдыкі ў Германіі».

Кошман Вадим Иванович – заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Лагерь Малый Тростенец по материалам археологических исследований 2014–2015 гг. и натурных обследований сохранившейся инфраструктуры».

Кулинок Святослав Валентинович – заведующий отделом информации и научного использования документов Белорусского государственного архива научно-технической документации (Минск).

«Подготовка германскими спецслужбами подростков-диверсантов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Латышева Виктория Александровна – доцент кафедры источниковедения Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Жертвы нацистской политики уничтожения людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощённых больных на оккупированной территории Беларуси (источниковый аспект)».

Лукашоў Андрэй Аляксеевіч – рэдактар РУП «Белкартаграфія», кандыдат гістарычных навук (Мінск).

«Элементы авіяцыйнай інфраструктуры партызан Беларусі Вялікай Айчыннай вайны наводле картаграфічных дакументаў БШПР».

Новікаў Сяргей Яўгенавіч – загадчык кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

«Да пытання навуковай верагоднасці гістарычных фактаў у другім томе «Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (М., 2012 г.)».

Павлова Елена Яковлевна – доцент кафедры истории Беларуси и музееведения Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат исторических наук (Минск).

«Документы Национального архива Республики Беларусь о сотрудничестве партизан и местного населения».

Рудаковский Николай Константинович – заместитель директора Национального архива Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент (Минск).

«Фонды Национального архива Республики Беларусь как источник исследования проблематики сохранения памяти о Великой Отечественной войне».

Самович Александр Леонидович – директор Национального архива Республики Беларусь, доктор исторических наук, доцент (Минск).

«Ликвидация «минского котла» в июле 1944 г. (по материалам наградных документов участников боевых действий)».

Селеменев Вячеслав Дмитриевич – главный архивист отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук (Минск).

«Архивные источники об уничтожении нацистами белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны».

Смехович Николай Владимирович – заведующий Центром истории индустриального общества Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Великая Отечественная война: методология исследования и уроки истории».

Старовойтов Михаил Иванович – доцент кафедры истории Беларуси, ведущий научный сотрудник Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, кандидат исторических наук (Гомель).

«Этносоциальный и демографический состав населения Витебской и Полесской областей перед Великой Отечественной войной (по материалам Всесоюзной переписи 1939 г.)».

Станкевич Ярослав – магистр истории Института истории и политических наук Белостокского университета (Белосток).

«Организация школьного образования на оккупированной территории Беларуси в отражении оккупационной печати».

Усачев Олег Иванович – пенсионер (Минск).

«Из истории немецкого военного кладбища на Московском шоссе в Минске».

Фролов Игорь Александрович – аспирант Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).

«Беларусь в Великой Отечественной войне: анализ белорусской научной периодики 1991–2014 гг.»

Циватый Вячеслав Григорьевич – первый проректор по научно-педагогической и учебной работе Дипломатической академии Украины при МИД Украины, кандидат исторических наук, доцент (Киев).

«Новые международные и политико-дипломатические исследования Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): теоретико-методологический аспект».

Дискуссия

Секция 2

Развитие военного искусства в годы Великой Отечественной войны

(Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, ул.
Сурганова, 15, 1 этаж, ауд. 110)

Руководители секции

Лютко Сергей Григорьевич – заместитель начальника кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь, полковник, кандидат исторических наук, доцент (Минск);

Шатько Вячеслав Иванович – профессор кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, профессор (Минск);

Ширяев Валерий Николаевич – ведущий научный сотрудник государственного учреждения «Научно-исследовательский институт Вооружённых Сил Республики Беларусь», кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Секретарь секции

Тригубович Виктор Викторович – начальник цикла кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, полковник (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Дьяков Дмитрий Александрович – доцент кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления военного факультета Белорусской государственной академии авиации, подполковник, кандидат исторических наук (Минск).

«Итоги боевой деятельности 1-й Воздушной армии в годы Великой Отечественной войны».

Ядевич Виталий Владимирович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск); **Сухоруков Владимир Евгеньевич** – доцент кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь (Минск).

«Подготовка войск Западного Особого военного округа к отражению агрессии».

Готовко Павел Александрович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, майор (Минск); **Майборода Александр Владимирович** – начальник цикла кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, полковник (Минск).

«Подготовка и ведение обороны Минска в июне 1941 г.»

Лютко Сергей Григорьевич – заместитель начальника кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь, полковник, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Участие курсантов военных училищ в боевых действиях на территории Беларуси летом 1941 г.»

Кулан Иван Николаевич – ученый секретарь Военно-научного общества при Центральном доме офицеров Вооружённых сил Республики Беларусь, полковник в отставке (Минск).

«Лепельский контрудар 1941 г.»

Литавор Олег Иванович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, полковник (Минск).

«Народное ополчение на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны».

Кривчиков Владислав Михайлович – доцент кафедры тылового обеспечения военного факультета Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук (Гродно).

«Материальное обеспечение войск Западного фронта летом 1941 г.»

Матусевич Дмитрий Евгеньевич – слушатель Военной академии Республики Беларусь, майор (Минск); **Попов Сергей Викентьевич** – профессор кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент (Минск).

«Причины неудач Красной Армии в летне-осенней кампании 1941 г.»

Вельджанов Илья Вельджанович – генерал-лейтенант в отставке (Минск).

«Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси».

Воронкова Ирина Юрьевна – старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

«Ветераны вооружённых конфликтов 20-х–30-х гг. XX в. в сражениях Великой Отечественной войны».

Зайцев Александр Александрович – профессор кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент, полковник в отставке (Минск).

«Разведывательная деятельность советских партизан в годы Великой Отечественной войны».

Тимофеев Сергей Викторович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, майор (Минск); **Гулевич Виктор Владимирович** – заместитель командующего силами специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь, гвардии полковник (Минск).

«Воздушно-десантные операции Красной Армии в годы Великой Отечественной войны».

Мельник Владимир Григорьевич – доцент кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск).

«Узлы связи пунктов управления Красной Армии в боевых действиях на территории Беларуси в 1941–1944 гг.»

Мельник Владимир Григорьевич – доцент кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск); **Леонович Геннадий Адамович** – начальник цикла-профессор кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, доцент, полковник (Минск).

«Организация связи в процессе обеспечения стратегической наступательной операции «Багратион».

Фень Александр Фёдорович – генерал-майор в отставке (Минск).

«Боевые действия фронтов Красной Армии по освобождению Минска».

Ламеко Константин Владимирович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, майор (Минск); **Субботин Михаил Николаевич** – начальник кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, полковник, кандидат военных наук, доцент (Минск).

«Совершенствование боевого взаимодействия войск в годы Великой Отечественной войны».

Дривень Андрей Михайлович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск); **Пархоменко Александр Александрович** – заместитель начальника кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь», полковник (Минск).

«Совершенствование тактической маскировки в годы Великой Отечественной войны».

Козловский Сергей Михайлович – слушатель Военной академии Республики Беларусь, майор (Минск); **Тригубович Виктор Викторович** – начальник цикла кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, полковник (Минск).

«Особенности морально-психологического обеспечения советских войск в годы Великой Отечественной войны».

Баленков Сергей Сергеевич – слушатель Военной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск); **Шатько Вячеслав Иванович** – профессор кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, кандидат военных наук, профессор (Минск).

«Информационное противоборство в годы Великой Отечественной войны».

Капусто Александр Николаевич – слушатель Военной академии Республики Беларусь, полковник (Минск).

«Тенденции развития артиллерийско-технического обеспечения войск Красной Армии в период Великой Отечественной войны».

Ишутин Олег Сергеевич – заместитель начальника кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук (Минск).

«Военная медицина Беларуси накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Ильин Юрий Николаевич – слушатель Военной академии Республики Беларусь, подполковник (Минск); **Михненко Владимир Михайлович** – доцент кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь, полковник, кандидат военных наук (Минск).

«Потери советских войск в годы Второй мировой войны: сравнительный анализ».

Самаревич Александр Валерьевич – слушатель Военной академии Республики Беларусь, майор (Минск); **Шатько Вячеслав Иванович** – профессор кафедры тактики (соединений и частей, слушателей) командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь», кандидат военных наук, профессор (Минск).

«Тенд-лиз. Мифы и реальность».

Дискуссия

Секция 3

Всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков

(Актальный зал, ул. Академическая, 1, 4-й этаж, ауд. 406)

Руководители секции

Кузьменко Владимир Иванович – заведующий Центром истории постиндустриального общества Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск);

Шарков Анатолий Васильевич – профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор (Минск);

Ярмусик Эдмунд Станиславович – профессор кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, доктор исторических наук, доцент (Гродно).

Секретарь секции

Криворот Анатолий Алексеевич – старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Алиева Севиндж Исафил кызы – ведущий научный сотрудник Института истории НАН Азербайджана, доктор исторических наук (Баку).

«Азербайджанцы на фронте и в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны».

Ананич Валерий Антонович – профессор Академии МВД Республики Беларусь, доктор исторических наук (Минск).

«Организация и деятельность партизанской разведки».

Валаханович Игорь Александрович – начальник кафедры Института национальной безопасности Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Деятельность спецгрупп НКГБ БССР по нейтрализации подпольных структур и вооружённых формирований АК и ОУН на территории Беларуси в 1943–1944 гг.»

Гафуров Абдулло Мутиллоевич – заведующий отделом Новейшей истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан, кандидат исторических наук, доцент (Душанбе).

«Участие таджикистанцев в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Гребень Евгений Александрович – заведующий кафедрой философии и истории Белорусского государственного аграрного технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Преступления белорусской полиции в годы нацистской оккупации».

Грузицкий Юрий Леонтьевич – доцент кафедры финансов Белорусского государственного экономического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)».

Грузневич Виктор Михайлович – член правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» (Витебск).

«Шли на подвиг и на смерть».

Дмитрюк Юрий Владимирович – научный сотрудник 2-го научно-исследовательского отдела 5-го научно-исследовательского управления Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь (Минск).

«Православная церковь в Беларуси в период оккупации 1941–1944 гг.»

Дулаў Анатоль Мікалаевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Віцебск).

«Уклад Н.І. Дарафееўкі ў вывучэнне гісторыі віцебскага патрыятычнага падполля».

Иоффе Эмануил Григорьевич – профессор кафедры политологии и права Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск).

«Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями на территории Беларуси в 1944–1945 гг.»

Касович Александр Валерьевич – декан исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Идеологическое противостояние партизан и коллаборационистов (1941–1944 гг.)»

Козляков Владимир Егорович – профессор кафедры истории Беларуси и политологии Белорусского государственного технологического университета, доктор исторических наук, профессор (Минск).

«Партизанская бригада Н.М. Никитина: история боевых действий и память потомков».

Корзун Михаил Семенович – профессор кафедры истории древнего мира и средних веков БГУ, доктор исторических наук, профессор (Минск).

«Первая мировая и Великая Отечественная войны сквозь призму истории христианских семей»

Корсак Алеся Иосифовна — заведующая кафедрой истории и туризма историко-филологического факультета Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Полоцк).

«Воспоминания Н.А. Манис «О себе и товарищах по совместной борьбе с гитлеровскими оккупантами в первый год войны».

Криварот Анатолий Аляксеевіч — старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

«Узброеная барацьба партызан Беларусі супраць карных экспедыцый германскіх акупантаў у 1944 г.»

Кузьменко Владимир Иванович — заведующий Центром истории постиндустриального общества Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент (Минск).

«Интеллигенция Минска в антифашистской борьбе 1941–1944 гг.».

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна — научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).

«Белорусское крестьянство: осень 1943 — весна 1944 гг.»

Линченко Сергей Анатольевич — старший преподаватель кафедры социальной работы и педагогики Волгоградского государственного университета (Волгоград).

«Влияние фактора эвакуации на развитие комплекса оборонных предприятий Сталинграда в условиях Великой Отечественной войны».

Матусевич Юлия Владимировна — заведующий отделом научного использования и публикаций документов Государственного архива Минской области (Минск).

«Деятельность партизанских медиков по ликвидации инфекционных заболеваний среди населения партизанских зон Беларуси в годы Великой Отечественной войны».

Николаева Ирина Владимировна – заведующая кафедрой всеобщей истории и мировой культуры Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Витебск).

«Морально-политическая обстановка и общественные настроения в послеоккупационный период Великой Отечественной войны на территории Витебщины».

Петрунников Александр Емельянович – профессор кафедры философии, политологии и психологии Белорусского института правоправления, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Одной дорогой к Эльбе (о ленд-лизе)».

Садвокасова Закиш Тулехановна – профессор кафедры истории Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, профессор (Астана); **Оразбаева Алтайы Иранбековна** – профессор кафедры истории Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, профессор (Астана).

«Вклад Казахстана в победу над фашистской Германией».

Саидов Ильхомжон Мухиддинович – профессор кафедры историографии и источниковедения Самаркандского государственного университета имени А. Навои, доктор исторических наук (Самарканд).

«Ратный подвиг узбекистанцев во время оборонительных боев 1941 г.»

Салодкая Виолетта Михайловна – директор музея Центра культурно-воспитательной работы МВД Республики Беларусь (Минск).

«Деятельность истребительных батальонов на территории Беларуси летом 1941 г.»

Соколова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры истории России и восточных славян Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук (Минск).

«Эвакуация промышленности Беларуси на восток СССР».

Сугако Леонид Александрович – старший преподаватель кафедры истории и культуры Беларуси Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова (Могилёв).

«Резэвакуация промышленного потенциала БССР в период Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.)».

Тищенко Евгений Михайлович – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Гродненского государственного медицинского университета, доктор исторических наук, профессор (Гродно).

«Медико-социальные аспекты нацистской политики на оккупированной территории Беларуси».

Трафімчык Анатоль Віктаравіч – начальнік аддзела навукі і міжнародных сувязей Беларускага інстытута правазнаўства (Мінск).

«Да пытання пра пачатак Другой сусветнай вайны».

Цобкало Андрей Анатольевич – заместитель директора Института государственной службы – декан факультета подготовки и переподготовки, кандидат исторических наук, доцент (Минск);
Комаров Дмитрий Евгеньевич – заместитель директора филиала Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Вязьма).

«Административные органы управления Смоленской области в период германской оккупации».

Цымбал Аляксандр Георгіевіч – дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

«Акупацыя і працоўная штодзённасць у адлюстраванні дакументаў Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск».

Шарков Анатолий Васильевич – профессор кафедры уголовного-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор (Минск).

«Судебные процессы над нацистскими пособниками в Беларуси».

Шиманская Наталья Анатольевна – преподаватель Института национальной безопасности Республики Беларусь (Минск).

«Использование германскими захватчиками гражданского населения в борьбе с партизанами Беларуси (1941–1944 гг.)».

Яковчук Виктор Иванович – профессор кафедры теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор исторических наук, доцент (Минск).

«Антифашистская борьба на территории Белостокской области БССР».

Ярмусик Эдмунд Станиславович – профессор кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, доктор исторических наук, доцент (Гродно).

«Римско-католическая церковь и холокост».

Дыскусія

Секцыя 4

Мастацка-філасофскае асэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай літаратуры (аўдыторыя 216 Прэзідыума НАН Беларусі, пр-т Незалежнасці, 66, 2-і паверх)

Кіраўнікі секцыі

Гніламёдаў Уладзімір Васільевіч – галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік (Мінск);

Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч – галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт (Мінск).

Саверчанка Іван Васільевіч – загадчык сектара гісторыі беларускай літаратуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).

Сакратар секцыі

Губская Вольга Мікалаеўна – дацэнт кафедры беларускай і рускай моў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

ВЫСТУПЛЕННІ

Адамовіч Галіна Яўгенаўна – прафесар кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).

«Вобраз-фатаздымак: сюрэалістычная рэальнасць вайны».

Бароўка Ванда Юльянаўна – прафесар кафедры беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, доктар філалагічных навук, прафесар (Віцебск).
«Мастацкае асэнсаванне Вялікай Айчыннай вайны ў беларускіх раманах эпічна-хранікальнай формы другой паловы XX стагоддзя».

Баўтрэль Інэса Георгіеўна – навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).
«Вялікая Айчынная вайна ў беларускім вянку санетаў: станаўленне і асаблівасці развіцця новай літаратурнай традыцыі».

Гембіцкая-Бортнік Вера Адамаўна – аспірант Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк).
«Асоба і грамадства ў апавесці Васіля Быкава «Мёртвым не баліць».

Гніламёдаў Уладзімір Васільевіч – галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік (Мінск); **Мікуліч Мікалай Уладзіміравіч** – загадчык аддзела ўзаема сувязей літаратур Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск).
«Беларуская паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны».

Губская Вольга Мікалаеўна – дацэнт кафедры беларускай і рускай моў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (Мінск).
«Максім і Леанід Гарэцкія: два пакаленні – дзве вайны».

Дудараў Аляксей Ануфрыевіч – драматург, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (Мінск).
«Ад радавых – да генералаў».

Дзялендзік Анатоль Андрэвіч – пісьменнік, ветэран Вялікай Айчыннай вайны (Мінск).

«Маё партызанскае мінулае».

Жарикова Алла Андреевна – доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат философских наук (Минск).

«Война и музы: отражение Великой Отечественной войны в произведениях художников-фронтовиков».

Ермаковіч Кацярына Аляксандраўна – настаўнік беларускай мовы і літаратуры Маркаўскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці (Маркаўцы).

«Выхаванне патрыятызму пры вывучэнні твораў ваеннай тэматыкі ў школе».

Козіч Вольга Ільінічна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

«Ваенная» тэма ў беларускай літаратуры: праблемы ўзаемапаразумення ў студэнцкай аўдыторыі».

Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч – галоўны навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт (Мінск).

«А праўда праўдай застаецца: творы беларускай драматургіі аб Вялікай Айчыннай вайне».

Мароз Валянціна Канстанцінаўна – прафесар кафедры беларускай і замежнай моў Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных навук, дацэнт (Мінск).

«Ашчаджаныя вайною творцы, якія «прарасталі з небыцця словам».

Навасельцава Ганна Віктараўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат філалагічных навук (Віцебск).

«Мастацкая інтэрпрэтацыя мінулага праз імя першага пасляваеннага дзясяцігоддзя ў кантэксце падзей Вялікай Айчыннай вайны».

Пашкоў Геннадзь Пятровіч – першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі.

«Роля пісьменнікаў у асэнсаванні Вялікай Айчыннай вайны».

Саверчанка Іван Васільевіч – загадчык сектара гісторыі беларускай літаратуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).

«Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці Алеся Савіцкага».

Савіцкі Алесь Ануфрыевіч – пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.

«Мае развагі аб Вялікай Айчыннай вайне».

Скарынкін Уладзімір Максімавіч – паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (Мінск).

«З уласнаю памяццю я на нажах».

Скобелеў Эдуард Марцінавіч – пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (Мінск).

«Некаторыя ўрокі Перамогі».

Сычова Святлана Анатольеўна – старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск).

«Праблема маральнага выбару героя ў ваенных творах В. Быкава і Ё. Авіжуса: параўнальна-тыпалагічны аспект».

Трацяк Зоя Іванаўна – старшы выкладчык кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (Полацк).

«Сваім я не вораг»: трансфармацыя вобраза «чужога» ў творчасці В. Быкава».

Часнок Ірына Чаславаўна – выкладчык кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

«Устаноўка на метанарацыю ў раманах К. Чорнага «Млечны Шлях».

Чернова Ольга Васильевна – доцент Пензенского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Пенза).

«Песня как исторический источник».

Шаладонава Жанна Сяргееўна – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

«Мастацкія функцыі пейзажа ў трылогіі Івана Навуменкі».

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

«Саборнасць як спосаб жыцця і змагання ў раманах У. Гніламёдава «Вайна».

Шамякіна Аляся Іванаўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела выданняў і тэксталагіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

«Партизанская тэма ў творчасці І. Шамякіна».

Шамякіна Таццяна Іванаўна – загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).

«Вялікая Айчынная вайна ў творах беларускіх пісьменнікаў».

Шынкарэнка Вольга Карпаўна – прафесар кафедры беларускай літаратуры Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар (Гомель).

«Антывенныя матывы ў творчасці Янкі Сіпакова».

Яроміна Кацярына Паўлаўна – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела тэатральнага мастацтва Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).

«Дзейнасць Першага Беларускага дзяржаўнага тэатра ў эвакуацыі: асноўныя напрамкі і праблемы (на падставе дакументаў БДАМЛіМ)».

Дыскусія

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Вклад учёных в Великую Победу.

Память о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание подрастающего поколения

(Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, ул. Сурганова, 15, 6 этаж, ауд. 601)

Руководители

Котляров Игорь Васильевич – директор Института социологии НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор (Минск).

Третьяк Сергей Александрович – заведующий отделом Новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).

Адуло Тадеуш Иванович – заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор (Минск).

Секретарь

Боровская Ольга Николаевна – научный сотрудник отдела военной истории и межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси.

ПРИВЕТСТВИЯ

Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, председателя правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», доктора педагогических наук, профессора **Пальчика Геннадия Владимировича**.

Председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси **Иванца Андрея Ивановича**

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Алейникова Светлана Михайловна – начальник отдела кадровых технологий, ведущий научный сотрудник НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат социологических наук (Минск).

«Русская православная церковь и образ Великой Отечественной войны: память и мифы».

Александрович Елена Александровна – младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

«Память о подвиге воинов-казахстанцев».

Адуло Тадеуш Иванович – заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор (Минск).

«Философская наука в годы Великой Отечественной войны: состояние и её роль в формировании гражданина-патриота».

Бароўская Вольга Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

«Навуковая эліта БССР у гады Вялікай Айчыннай вайны (на прыкладзе жыццёвага і творчага шляху Г.І. Гарэцкага 1900–1988 гг.)».

Буконкин Денис Алексеевич – младший научный сотрудник Центра истории геополитики Института истории НАН Беларуси (Минск).

«Вторая Мировая война как центральная тема политики памяти в Европе».

Буракова Александра Сергеевна – старший научный сотрудник Могилёвского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук (Могилёв).

«Роль ветеранов Великой Отечественной войны в работе музеев Беларуси».

Гуленко Владимир Иванович – доцент института информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Вторая мировая война и белорусская государственность».

Дулов Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой истории Беларуси Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Витебск); **Косов Александр Петрович** – заведующий аспирантурой Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент (Витебск).

«История Второй мировой и Великой Отечественной войн в современных белорусских учебниках для школ».

Долготович Борис Дмитриевич – старший преподаватель военно-технического факультета Белорусского национального технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«В боях обрели они имя своё: командармы-земляки».

Енсенов Канат – старший научный сотрудник Института истории государства Комитета по науке Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидат исторических наук (Астана).

«Герой, ставший легендой (о партизане К. Кайсенове)».

Журавков Михаил Александрович – методист высшей категории Гродненского областного Совета руководителей колледжей, доцент Гродненского областного института развития образования, председатель Гродненского областного Совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» (Гродно).

«Воспитание патриотизма у учащихся в ходе изучения истории Великой Отечественной войны в учреждениях образования Гродненской области».

Жилинский Марат Геннадьевич – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Героизм. Трагедия. Память».

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Адзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт (Мінск)

«Вялікая Айчынная вайна: урокі і памяць».

Котляров Игорь Васильевич – директор Института социологии НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор (Минск).

«Мужеством своим шагнувшие в бессмертие: социологические тренды».

Князева Екатерина Дмитриевна – ведущий специалист информационно-аналитического отдела Центра международного сотрудничества в сфере образования Республиканского института высшей школы (Минск).

«Восстановление культурного пространства Минска в первые годы после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков».

Лазько Рыгор Рыгоровіч – прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук (Гомель).

«3 ліпеня 1945 г. – усенароднае нацыянальнае свята вызвалення беларускага народа»

Лапина Светлана Валентиновна – профессор кафедры государственного управления социальной сферой и белорусоведения Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор социологических наук, профессор (Минск).

«Великая Победа глазами современного социолога».

Лиштван Иван Иванович – главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, академик (Минск).

«Мои воспоминания о страшных годах германской оккупации»

Мазец Валянцін Генрыхавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

«Мемарыялізацыя подзвігу беларускага народа – неад’емная частка дзяржаўнай палітыкі ў БССР».

Матусевич Ольга Александровна – доцент кафедры философии и права Белорусского государственного технологического университета, кандидат исторических наук (Минск).

«Образ Второй мировой войны – аргумент современных международных отношений».

Мох Елена Николаевна – заведующий лабораторией социокультурного образования Национального института образования, кандидат исторических наук (Минск).

«Итоги изучения и опыт преподавания факультатива «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь».

Паноў Сяргей Веніямінавіч – дацэнт кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат педагагічных навук (Мінск).

«Навукова-метадычныя аспекты стварэння сімвалічных вобразаў Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне».

Пивоварчик Сергей Аркадьевич – профессор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, доктор исторических наук, доцент (Гродно).

«Мемориализация памяти о начале Второй мировой и Великой Отечественной войн».

Разуванова Ксения Сергеевна – старший научный сотрудник центра истории геополитики, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Деятельность современной белорусской диаспоры в России по сохранению памяти о подвиге защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны».

Синицын Максим Владиславович – студент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (Москва).

«Достижение оперативной внезапности войсками 1-го Белорусского фронта на бобруйском направлении в июне 1944 г.»

Скрябина Людмила Семёновна – доцент кафедры философии, истории и политологии Белорусского государственного университета транспорта, кандидат исторических наук (Гомель).

«Спецкурс «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» как эффективное средство патриотического воспитания молодёжи».

Смыкова Евгения Юрьевна – младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси (Минск).

«Образ Великой Отечественной войны в общественном сознании жителей Беларуси и Орловской области».

Соловьянов Андрей Петрович – учёный секретарь Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«К вопросу об изучении курса «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) в высших учебных заведениях Республики Беларусь».

Сосновская Наталья Александровна – младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси (Минск).

«Отражение истории Великой Отечественной войны в учебных пособиях Беларуси».

Стома Сямён Мікалаевіч – удзельнік Вялікай Айчыннай вайны (Стаўбцоўскі раён).

«З успамінаў пра баявую маладосць».

Токарев Николай Владимирович – старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).

«Ущерб, нанесённый войной, материальной базе Академии наук БССР».

Трацяк Сяргей Аляксандравіч – загадчык аддзела Навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

«Беларусь у 1939–1941 гг.: сацыялістычная ўніфікацыя і падрыхтоўка да «вялікай вайны».

Шабельцев Сергей Васильевич – доцент кафедры философии и политологии Белорусского медицинского университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

«Солидарность белорусов в Аргентине с СССР в годы Великой Отечественной войны».

Шимолін Віктор Іванавіч – доцэнт кафедры перыядычнай пэчаткі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, доцэнт (Мінск).
«Память о войне в зримых образах её участников».

Ходін Сяргей Ніколаевіч – дэкан гісторычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гісторычных навук, доцэнт (Мінск).

«Тематика Великой Отечественной войны как фактор патриотического воспитания студентов».

Юрчак Дзяніс Валер'евіч – галоўны спецыяліст па ахове гісторыка-культурнай спадчыны аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта (Віцебск).

«Мемарыяльныя аб'екты, прысвечаныя гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, у Віцебску».

Дыскусія

СПИСОК ПРИГЛАШЁННЫХ ГОСТЕЙ

От Военно-научного общества при Центральном доме офицеров Вооружённых сил Республики Беларусь

Аванесов Владимир Аванесович – полковник в отставке
Аранович Анатолий Иосифович – полковник в отставке
Архипов Иван Изосимович – старший лейтенант в отставке
Белоусов Владимир Петрович – полковник в отставке
Буко Михаил Ипполитович – полковник в отставке
Гамолко Сергей Николаевич – подполковник в отставке
Довженко Василий Петрович – полковник в отставке, кандидат исторических наук
Иванов Николай Владимирович – полковник в отставке
Коваль Андрей Андреевич – полковник в отставке
Королёв Виктор Сергеевич – генерал-лейтенант в отставке
Кодратенко Эдуард Иванович – полковник в отставке
Косенко Александр Сергеевич – полковник в отставке
Кулан Иван Николаевич – полковник в отставке
Лукша Леонид Васильевич – полковник в отставке
Повалёв Михаил Геннадьевич – полковник в отставке
Пономарёв Анатолий Александрович – генерал-лейтенант в отставке
Прокошин Валерий Иванович – майор в отставке, доктор физико-математических наук
Савицкий Александр Ануфриевич – капитан в отставке
Савченко Николай Михайлович – полковник в отставке
Садовниченко Вадим Прокофьевич – генерал-майор в отставке
Силантьев Иван Андреевич – полковник в отставке
Судленков Игорь Александрович – полковник в отставке
Титов Леонид Степанович – старший лейтенант в отставке
Токарёва Марина Филипповна
Цыганков Леонид Мефодьевич – полковник в отставке, кандидат исторических наук
Шарай Николай Алексеевич – старший лейтенант в отставке
Шумилов Валерий Николаевич – капитан в отставке, кандидат медицинских наук

Военные атташе

Абдулхади Хассн (Государство Ливия).

Августин Адольфо Ускатеги Ривас, вице-адмирал (Республика Венесуэла).

Ахмед Шахуб, капитан первого ранга (Государство Ливия).

Би Лэй, полковник, помощник атташе (Китайская Народная Республика).

Жусупов Марат Мускенович, полковник (Республика Казахстан).

Казанцев Максим Александрович, капитан первого ранга (Российская Федерация).

Нгуен Ба Хиен, старший полковник (Социалистическая Республика Вьетнам).

Ричардас Бочкус, подполковник (Литовская Республика).

Рохерио Хосе Ривас Домингес, сержант-адъютант (Республика Венесуэла).

Самер Арнус, генерал-майор (Сирийская Арабская Республика).

Хоэль Архенис Аро Гонсалес, капитан (Республика Венесуэла).

Шэн Юэчжун, старший полковник (Китайская Народная Республика).

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

октябрь 2014 – апрель 2015 гг.

3 октября 2014 г. в Новогрудке совместно с Новогрудским районным исполнительным комитетом проведена научно-практическая конференция «Новогрудок сквозь столетия».

10 октября 2014 г. в Орше совместно с Оршанским районным исполнительным комитетом, Музейным комплексом истории и культуры Оршанщины и Витебско-Оршанской епархией БПЦ проведена Международная научно-практическая конференция «Кутеинские чтения – 2014».

15 октября 2014 г. в Институте истории состоялось торжественное заседание Учёного совета, приуроченное к 85-летию основания института.

18 октября 2014 г. в Вилейке совместно с Вилейским районным исполнительным комитетом, Министерством образования Республики Беларусь, Белорусским государственным университетом и Вилейским краеведческим музеем проведена Международная научная конференция «Первая мировая война в исторических судьбах Европы».

30–31 октября 2014 г. в Институте истории проведена Международная научная конференция «Славянские древности на территории Беларуси (к 90-летию со дня рождения белорусского археолога Л.Д. Поболя)».

23 февраля 2015 г. совместно с российским Фондом развития «Институт евразийских исследований» проведена Международная научная конференция «Беларусь в Великой Отечественной войне (1941–1945)».

16 апреля 2015 г. в Институте истории НАН Беларуси совместно с Нацпрессцентром проведено выездное пресс-мероприятие на тему «Неизвестные страницы истории. К 70-летию Великой Победы».

17 апреля 2015 г. на Общем собрании НАН Беларуси комплексное исследование многогранной истории г. Новогрудка, выполненное коллективом учёных Института истории, отмечено дипломом “Топ-10 результатов учёных НАН Беларуси в области фундаментальных и прикладных исследований за 2014 г.”

23–24 апреля 2015 г. в Калинковичах совместно с Калинковичским районным исполнительным комитетом проведена Международная научно-практическая конференция «Беларусь через призму региональной истории: Калинковичи и Калинковичский край».

23–24 апреля 2015 г. в Витебске совместно с Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова и Витебской областной библиотекой им. В.И. Ленина проведена II Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало XXI в.).

24–25 апреля 2015 г. в Гродно совместно с Гродненским областным исполнительным комитетом, Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы, Гродненской областной научной библиотекой им. Е. Карского и Гродненским государственным историко-археологическим музеем проведена II Международная научная конференция «Воловичи-2: история, генеалогия и культура (XV–XX вв.).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункты питания

- 1) Столовая БНТУ, пр-т Независимости, 65, главный корпус.
- 2) Кафе «Академическое», пр-т Независимости, 66.
- 3) Кафе «Мюнхаузен», ул.Сурганова, 14.
- 4) Кайтен Суши Бар, пр-т Независимости, 58.
- 5) Ресторан-бистро «Столичный», пр-т Независимости, 52.
- 6) Ресторан «Старые традиции», пр-т Независимости, 57.

Телефоны


Дежурный по военно-научному управлению Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь
Телефон (+37517) 297-10-07

Приемная Института истории НАН Беларуси
Телефон(+37517) 284-18-70

Гостиницы

1. Гостиница Академическая, ул.Сурганова, 7.
Телефон (+37517) 284-27-01
2. Гостиница «40 лет Победы», ул. Азгура, 3.
Телефон (+37517) 294-79-63
3. Общежитие РИВШ, ул. Московская, 15.
Телефон: (+37517) 228-13-12

КАРТА ПРОЕЗДА К ПРЕЗИДИУМУ НАН БЕЛАРУСИ пр-т Независимости, 66



Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука».
Заказ № 78. Тираж 200 экз.

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

